



# АБ ВЫНІКАХ ЧЭРВЕНЬСКАГА ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

## Рэзалюцыя агульнагарадскога схода Менскага партыйнага актыва па дакладу тав. ШАРАНГОВІЧА

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад тав. Шаранговіча аб выніках чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б), сход партыйнага актыва Менскага арганізацыйна-адукацыйнага і палітычнага ўчастка ўхваліў усе рашэнні пленума ЦК ВКП(б) і патрабуе ад кожнага большавіка глыбокага вывучэння і наўважнага правядзення ў жыццё гэтых рашэнняў.

Ухваленае Пленумам ЦК ВКП(б) і прынятае сесіяй ЦК ВКП(б) «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет Саюза ССР», з'яўляючыся дэкларацыяй Сталінскай Канстытуцыі, ад першага да апошняга аргумента прасякнута духам сацыялістычнага дэмакратызма. Выбары на аснове гэтага Палажэння прывядуць да далейшага ўмацавання дыктатуры рабочага класа, павысяць актыўнасць працоўных і будуць садзейнічаць яшчэ большаму ўцягненню найшырэйшых мас працоўных у кіраванне сацыялістычнай дзяржавай рабочых і сялян.

Канчатковай перамогай калгаснага ладу створаны ўсе ўмовы для заваявання ў самя найкарацейшымі тэрмінамі ўстойлівых высокіх ураджаёў. Калгасам маюць усе неабходнае для таго, каб іх багацце расло з кожным днём, каб разам з тым расла і моц калгаснікаў і ўсіх працоўных краіны.

Ворагі нароку, якія акапіліся ў разе зямельных органаў, у тым ліку і ў Наркамземе БССР, зрываючы выкананне ўказанняў таварыша Сталіна, даных на XVII з'ездзе аб уварыненні правільных севазаротаў і паліятшэнні насеннай справы, паштоўніку забяспечвалі насеннаводства — аснову нашага земляробства — і тым самым зрываўлі ўварыненне правільных севазаротаў.

Рашэнні чэрвеньскага пленума аб ліквідацыі вынікуў школьніцтва ў сельскай гаспадарцы маюць асабліва актуальнае значэнне для БССР, дзе ў зямельных органах да апошняга часу ворагі нароку дэзарганізавалі, развалілі сацыялістычную сельскую гаспадарку БССР.

Партактыў лічыць, што пастаўленае Пленумам ЦК ВКП(б) задача аб пераходзе на працягу двух год на пасей ўсіх пшпачу зяравых культур адборным насеннем, вырашаным кожным саўгасам і калгасам, ужо ўвядзена. Яна можа быць ажыццэвана толькі ў нашай краіне, дзе канчаткова перамога калгаснага ладу безраздэльна паўне сацыялістычнай гаспадарка.

Сталінскі выбарчы закон — дакумент найвышэйшай класнасці аб чалавеку, — поўнацэнна накіраваны на абарону працоўных выбарчыкаў-працоўнага, усебакова гарантаваў свабоднае воленаўважэнне рабочых і сялян, якія будуць выбіраць у органы саветскай улады сваіх прадстаўнікоў, дзейных дэяроў і эдольных ажыццявіць волю нароку.

Выбарчы закон краіны сацыялізма з'яўляецца яркім выразам сусветна-гістарычных перамоў сацыялізма, трыумфам ленынска-сталінскай нацыянальна-палітычна дасягнутай нашай краінай пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна ў непрымырнай барацьбе з ворагамі нароку.

Сход партыйнага актыва заклікае членаў партыі, камсамола і ўсіх працоўных, у першую чаргу работнікаў зямельных органаў, прыняць самы актыўны ўдзел у абмеркаванні прашае паставы аб уварыненні правільных севазаротаў, забяспечыць самы актыўны ўдзел у абмеркаванні гэтага прашае шырокімі масамі калгаснікаў і рабочых саўгасам, забяспечыць выкарыстанне і выкарчоваўчы школьнікаў, імя-навуковых «тэарэтыкаў», якія зрываўлі і будуць прабаваць зрываць правільнае правядзенне севазаротаў і паліятшэнне насеннаводства.

Пастаўленае Пленумам ЦК ВКП(б) пытанне аб паліятшэнні работ МТС забяспечвае далейшую дапамогу саветскай дзяржаве калгаснаму сялянству ў справе механізацыі апрацоўкі калгасных палёў.

Партактыў заклікае ўсіх большавікоў, партыйных і непартыйных, асабліва работнікаў МТС, забяспечыць абмеркаванне гэтага пытання і дабіцца паліятшэння якасці работ МТС.

Наўважна ажыццяўляючы рашэнні лютаска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), укажаны таварыша Сталіна ў дакладзе і заключным слове на гэтым Пленуме, ЦК ВКП(б) і яе менская арганізацыя за апошні час дабіліся некаторых поспехаў у спра-

ва ачышчэння сваіх ралоў і выкарчоваўчання японска-германска-польскай траціцкіска-буржарыскай і нацыянал-фашысцкай шпіёнаў, школьнікаў, дыверсантаў і забойцаў. Аднак, партактыў з усеі слаі падкрэслівае, што ворагі да канца яшчэ не выкрасілі і не разгромлены.

Партактыў папярэджае ўсе партарганізацыі і кожнага большавіка ад малейшага самауважэння і патрабуе яшчэ большага павышэння шчыльнасці і палітычнай зоркасці, умевня распазнаваць ворага, якоібы маскэй ён ні прыкываўся, багітасна выкрасіць і выкарчоваўчы яго.

Партактыў патрабуе ад усіх партыйных, саветских і гаспадарчых арганізацый ажыццяўляць усмернай увагай і клопатамі людзей, даказаваных на справе сваю адданасць справе сацыялізма, смілей і рашучай вылучаць новых правераных большавікоў, партыйных і непартыйных, зьятаючы асабліваю увагу на вылучэнне жанчын. Партактыў падкрэслівае, што правядзенне кансерватызма ў справе вылучэння новых правераных большавікоў калгасу з боку асобных кіраўнікоў павіна разлажыцца як прамая дапамога ворагам нароку.

Партактыў адзначае, што ў наркаматах БССР — у Наркаммашпрое, у Наркамлегпроме, Наркамземе, Наркомгасе, НКХЛовы здароў, Наркамхарчпроме да гэтага часу не прыняты яшчэ неабходныя меры па ліквідацыі вынікуў школьніцтва і паліятшэння кіраўніцтва вытворчасцю.

Рашэнні чэрвеньскага Пленума ЦК ВКП(б), якія ўварываюць нашу партыю і працоўных на далейшую барацьбу за ўмацаванне сацыялізма і пабудову камуністычнага грамадства, патрабуюць ад кожнага большавіка праяўлення максімальнай актыўнасці і большавіцкай энергіі, даказаць на практычнай рабоце сваю адданасць справе Леніна — Сталіна.

Сход партыйнага актыва лічыць, што бліжэйшай задачай прапагандаўскай і агітацыйнай работы партыйных арганізацый і кожнага большавіка павіна стаць растлумачэнне працоўным выбарчага закона сацыялістычнай дзяржавы, тых найвышэйшых, публічных і намыслімых у сацыялістычных дзяржавах правоў, якія да саветскаму нароку вялікага Сталіна Канстытуцыя і Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет ССР.

Сход партыйнага актыва лічыць, што бліжэйшай задачай прапагандаўскай і агітацыйнай работы партыйных арганізацый і кожнага большавіка павіна стаць растлумачэнне працоўным выбарчага закона сацыялістычнай дзяржавы, тых найвышэйшых, публічных і намыслімых у сацыялістычных дзяржавах правоў, якія да саветскаму нароку вялікага Сталіна Канстытуцыя і Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет ССР.

Сход партыйнага актыва лічыць, што бліжэйшай задачай прапагандаўскай і агітацыйнай работы партыйных арганізацый і кожнага большавіка павіна стаць растлумачэнне працоўным выбарчага закона сацыялістычнай дзяржавы, тых найвышэйшых, публічных і намыслімых у сацыялістычных дзяржавах правоў, якія да саветскаму нароку вялікага Сталіна Канстытуцыя і Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет ССР.

Цэнтральная задача ўсіх партыйных арганізацый заключана ў тым, каб арганізавалі большавікоў партыйнаго да выбараў у Вархоўны Совет ССР, уварыць растуючы палітычны актывнасць мас. Неабходна неадкладна разгарнуць арганізацыйную і ідэяна-палітычную работу ў масах, умацаваць сувязь з масамі, у дасканаласці авалоўваць майстэрствам большавіцкай агітацыі, каб выхоўваць масы ў духу непрымырнай барацьбы з ворагамі нароку, дапамагаць масам авалоўваць большавізм.

Наўважна ажыццяўляючы рашэнні лютаска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), укажаны таварыша Сталіна ў дакладзе і заключным слове на гэтым Пленуме, ЦК ВКП(б) і яе менская арганізацыя за апошні час дабіліся некаторых поспехаў у спра-

ва ачышчэння сваіх ралоў і выкарчоваўчання японска-германска-польскай траціцкіска-буржарыскай і нацыянал-фашысцкай шпіёнаў, школьнікаў, дыверсантаў і забойцаў. Аднак, партактыў з усеі слаі падкрэслівае, што ворагі да канца яшчэ не выкрасілі і не разгромлены.



3 велізарнай радасцю і здарэннем сустрапі найшырэйшыя масы працоўных Саветага Саюза апублікаваную ў друку паставоу IV сесіі ЦК ВКП(б) аб зварыненні «Палажэння аб выбарах у Вархоўны Совет ССР». На прадрыве стаяць тав. Менскі разарушальны шчырае вывучэнне гэтага знамянальнага дакумента сталінскай эпохі. На здымку: агітатар менскага заводу бакалейна-гастраранічнага аб'яднання Цэнтрсаюза Напман Г. Х. чытае работніцам заводу «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Совет ССР»

# ВАРОЖАЯ РУКА НА БЕЛДРЭСЕ

Школьнікі, карыстаючыся бесплатнасцю і палітычнай сапатой гаспадарніцкай, не пачынаў без увагі будаўніцтва Беларускай з'яравінай электрычнай станцыі. Яны зрабілі ўсе, каб БелДРЭС не магла скарыстаць сваіх аргагатаў, межа перабоі ў пачыне электраэнергіі сваім спажываннем.

БелДРЭС абслугоўвае электраэнергіяй прамысловасць Віцебска, Орша, Шклова і Мадзевы. Паставанні гэтых гарадоў звязаны з БелДРЭСам толькі адным лініямі. Мясцовыя электрастанцыі з пускам БелДРЭСа ліквідаваны. У выніку гэтага школьнікі ўчынку, у выдалку малейшай аварыі на лініі, аб'явілі, што электраэнергія і насаўніцтва астапае без электрычнасці.

Прагледжаная пры праектаванні БелДРЭС двайная лінія сеткі, не гледачы на з'яравы больш мільёна рублёў на ўсталяванне і аднаўленне патрэбных для яе машынаў, і да гэтага часу не пабудавана.

Гэтыя ўважаны ўказанні таварыша Сталіна на Лютаскім Пленуме ЦК ВКП(б) не вывелі з стану рэвалюцыйна-кіраўнікоў БелДРЭСа. Па-рабешам тут пачаў бестурботнасць, палітычна бесплатнасць. Факты кажуць аб тым, што варожая рука на БелДРЭСе дзейнічае і цяпер, што са школьніцтвам не вылучае барацьбы.

На БелДРЭСе ў 1936 г. было 55 аварыяў. Больш 220 тысяч кіловат-гадзін электраэнергіі неадкладна спажыванна з-за гэтага. Колькасць аварыяў расла. За паўгоддзе 1937 года лік іх дасягнуў 34, а колькасць недаданага з-за іх электраэнергіі — 442 тысяч кіловат-гадзін. З 18 та на 22-е чэрвеня на БелДРЭСе бесперапынна адбыліся буйнейшыя аварыі. У выніку іх вышлі са строю два катлы, і станцыя амаль спыніла падачу электраэнергіі.

Планова-ператражальны рамонт на станцыі не арганізаваны. Рамонт пасля аварыі праводзіцца з рук вон дронна і старае прагроз новых непаладак. Гэтай агітатывіцкай пільнай яны стараюцца абмануць і партыйны арганізацыя і Наркаммашпрое, даючы ім, што спажыты заваденым за 100 проц., у той час як новыя спажыты не ўключваюцца, і волю электраэнергіі абмежавана, не гледачы на рэст магучнасці электрастанцыі. Зразумела, што ўсё-ж нельга ўтаіць таго, што план

наўважна катла папярэдзіла аварыю турбіны. Вынаватых у такім шкодным «рамонце» на БелДРЭСе не прабаваў шукаць.

Існуючая астака пабудавана па школьніцкім і ўжо цяпер не забяспечвае магучы наспі капельнай. Але інжынер Кашчаркаў прадставіў, мякка кажучы, тэхнічна непрадукцыйны і небрунтаваны праект рэканструкцыі існуючай астацы. Аўчыніку прашамаваў яго, а школьнікі з Галоўнага, для якіх такі наўважна праект быў проста знаходкай, заперылі і кіраўніцтва БелДРЭСа прыступіла да яго выканання. Калі-ж на гэту школьную астаку было затрачана 114 тысяч рублёў, — выявілася, што паўнік з торфам прапаў і падражае па збоўленні рэек з'явацца і падражае штотазіна аварыямі, што пабудаваную па праектаванню праекту астаку трэба ў большай частцы перабудоваць.

Гэту школьную працую кіраўнік БелДРЭСа Зірбуль аб'явіў карысным вопытам і ўварыў над сваю абарону. Пабудову новай астацы адкалі, і ў выніку паргоса праекта часткі катлоў з-за апагу павялічаваліся з кожным днём. Чым ішчы, як не школьніцтва можна назваць такую работу?

Абручаны адносны да механізмаў на БелДРЭСе падкрэслівае працую капельнай, дзе важнейшыя прыклады на катлах не прапуюць. У выніку работа машыных катлоў кантраляецца ў большасці на-вока. Зразумела, што такая абстаючка старае шырока поле для дзейнасці ворагаў; лік аварыяў і капельнай свечыць аб тым, што вораг не спіць.

Планова адзед БелДРЭСа, які ўварыць астаку неітым Аўчыным (тэхнічна электрыкам па спецыяльнасці) старанна ўтваяе прычыны электрастанцыі. Каласальная неадладна электраэнергіі спажыванне на ма аднаўстання ў справяднаснасна павялава адзела. Калі неадладна электраэнергіі за 6 месяцаў складала больш паўтара мільёна кіловат-гадзін, планавікі БелДРЭСа ўвары ў справяднаснасна пачыно графу аб 100-процантным залозленні патрэбнасці. Гэтай агітатывіцкай пільнай яны стараюцца абмануць і партыйны арганізацыя і Наркаммашпрое, даючы ім, што спажыты заваденым за 100 проц., у той час як новыя спажыты не ўключваюцца, і волю электраэнергіі абмежавана, не гледачы на рэст магучнасці электрастанцыі. Зразумела, што ўсё-ж нельга ўтаіць таго, што план

# Н. ПЕТРОУ

## ЯШЧЭ АБ КАВАРНЫХ ПРЫЁМАХ ЗАМЕЖНОЙ РАЗВЕДКІ \*)

Следуючы ўказанню таварыша Сталіна ў яго гістарычным дакладзе на лютаскім Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года аб неабходнасці вывучаць прыёмы і метады замежнага шпіёнажа, падрыўной работы ворага, наш саветскі друк даў за апошні час намяла калготніка і цывага матэрыялу, які дапамагае працоўным ССР арыентавацца ў гэтым складаным пытанні і мабілізавае іх шчыльнасць. Аднак матэрыялы гэтай даўка не вычэрпваюць усеі рэнастаўнасці тых форм дзейнасці буржуазных разведкаў, аб якіх неабходна ведаць рабочым, сялянам і ўсім працоўным ССР, каб прадухіліць неабсяжну прапанікацыю ў нашы рады подлых фашысцкіх шпіёнаў і дыверсантаў і прасякаць іх гнусную работу. Гэты аргумент мае метай выклікаць некаторыя дадатковыя даныя аб метадах дзейнасці замежных разведкаў.

Следуючы ўказанню таварыша Сталіна ў яго гістарычным дакладзе на лютаскім Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года аб неабходнасці вывучаць прыёмы і метады замежнага шпіёнажа, падрыўной работы ворага, наш саветскі друк даў за апошні час намяла калготніка і цывага матэрыялу, які дапамагае працоўным ССР арыентавацца ў гэтым складаным пытанні і мабілізавае іх шчыльнасць. Аднак матэрыялы гэтай даўка не вычэрпваюць усеі рэнастаўнасці тых форм дзейнасці буржуазных разведкаў, аб якіх неабходна ведаць рабочым, сялянам і ўсім працоўным ССР, каб прадухіліць неабсяжну прапанікацыю ў нашы рады подлых фашысцкіх шпіёнаў і дыверсантаў і прасякаць іх гнусную работу. Гэты аргумент мае метай выклікаць некаторыя дадатковыя даныя аб метадах дзейнасці замежных разведкаў.

Следуючы ўказанню таварыша Сталіна ў яго гістарычным дакладзе на лютаскім Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года аб неабходнасці вывучаць прыёмы і метады замежнага шпіёнажа, падрыўной работы ворага, наш саветскі друк даў за апошні час намяла калготніка і цывага матэрыялу, які дапамагае працоўным ССР арыентавацца ў гэтым складаным пытанні і мабілізавае іх шчыльнасць. Аднак матэрыялы гэтай даўка не вычэрпваюць усеі рэнастаўнасці тых форм дзейнасці буржуазных разведкаў, аб якіх неабходна ведаць рабочым, сялянам і ўсім працоўным ССР, каб прадухіліць неабсяжну прапанікацыю ў нашы рады подлых фашысцкіх шпіёнаў і дыверсантаў і прасякаць іх гнусную работу. Гэты аргумент мае метай выклікаць некаторыя дадатковыя даныя аб метадах дзейнасці замежных разведкаў.

# НОВЫ АТРАД ПРАПАГАНДИСЦКІХ КАДРАУ

10 ліпеня закончылі сваю работу трохмесячныя курсы прапагандаўскай арганізацыі ЦК ВКП(б) у Менску і Гомелі. На курсах навучалася 150 чалавек — кіраўнікоў гурткоў па гісторыі партыі і палітграмаце.

Курсанты вывучалі гісторыю партыі, гісторыю грамадзянскай вайны, ленынізм, Сталінскую Канстытуцыю, географію іштатны бігунай палітыкі. Палова таварышоў, якія скончылі курсы, будуць скарыстаны ў якасці кіраўнікоў гурткоў па вывучэнню гісторыі большавіцкай партыі.

10 жніўня адзед партыйнай прапагандаўскай і агітацыйнай ЦК ВКП(б) склікае чарговы набор гэтых курсаў на 250 чал.

Днямі ў Менску адбыўся выпуск студэнтаў Вышэйшай школы прапагандаўскай партыі ЦК ВКП(б). Школу скончылі 65 чал. 10 чал. будуць скарыстаны загадчыкамі культурна-адукацыйнага райкомаў партыі, астатні — загадчыкамі райпарткіркіяў і райнамі прапагандаўскай. З 1 верасня пачнуцца заняткі з другім наборам студэнтаў вышэйшай школы прапагандаўскай, рэалізацыям на 100 чал.

10 чэрвеня ў Гомелі пачалі сваю работу двухмесячныя курсы прапагандаўскай партыі ЦК ВКП(б). На курсах займаецца 28 чал. 10 жніўня пачнуцца заняткі з другім наборам гэтых курсаў.

Спачатку некалькі слоў, характарызуючых сістэму буржуазнага шпіёнажа ў цэлым.

Пры вывучэнні сучаснай буржуазнай кітартуры па шпіёнажу кітацэпа ў вочы гонячыся палізілі буржуазных шпіёнаў да дзве катэгорыі: а) «дзейных» уладкаў павары і б) «заслугуючых» паргаражэння. Такую фармулёўку дае, напрыклад, амерыканскі аўтар Росель, які напісаў дапаможнік для афіцэраў запаса па разведцы і контрразведцы. Палізіям чынам класіфікацыя шпіёнаў і ў ішчых замежных кітацэпаў, трактуючых аб разведцы.

Катэгорыя аносіць буржуазныя аттары да катэгорыі шпіёнаў, «заслугуючых павары»? Скорыя адуку ўсіх ішчых разважанняў аб «палізіі», аб людзях, якія «амовіліся ад бітаскай кар'еры» ў імя разведчай дзейнасці, нарэшце, няпыха арамечыць, што буржуазная кітартура па шпіёнажу шпіёнажа паргаражэнне пад «ішчыні» разведчыкамі перш за ўсё тых пра-

ляпома фактычным кіраўнікам разведкі. Разведчыкі адзедлі (біро) генеральных штабаў, якія стаць па чале разведчых апаратаў, маюць у іх асобе сваіх сапраўдных шпіёнаў. Пры ўсялякіх крызісах улады і зменах буржуазных урадаў і міністэрстваў разведчыкі арганізавалі сваё значэнне як азіз з важнейшых апарных пунктаў, паваючых у капіталістычным свеце групавак. Таго-сіго з сваіх разведчых буржуазія ўзводзіць у ролю «нацыянальных герояў», рэкламуе іх і ўзнагароджвае ордэнамі, робячы гэта з метай прапагандаўскай і прыцягнення ў рады разведчыкаў-прафесіяналаў новых папуляцыяў.

Такавы тыпы буржуазных шпіёнаў, якіх замежная кітартура аносіць да катэгорыі разведчыкаў, «заслугуючых усялякую павару». Яны, што справа ідзе тут аб «моных свету» — капіталістах і іх бліжэйшых служках.

Што-ж дзітчыны асноўнай масы буржуазных шпіёнаў і асабліва тых людзей, якія завербаваны буржуазнай разведкай у ішчы краінах, то замежная кітартура без усялякага сораму называе іх «шпіёнамі, заслугуючымі паргаражэннем». Упамануць равей амерыканскі аўтар Росель піша аб шпіёнах гэтага тыпу:

«Гэты шпіён прадае свае паслугі таму, хто даражэй за іх залозіцца, а не кіруецца ў сваёй рабоце пачуццямі любі да радзімы; у большасці выпадкаў ён прыкывае сваю работу «лаўнасна», але адначасова гэты тып з'яўляецца прэзэрвум і значосым, таму што парушае ўсе законы гасцінскасці: а ў выпадку праваду ён і зэвалюста пачы выпалкае са ста вылае сваіх саўземеўнікаў».

Другі буржуазны аўтар — Мазон, — таксама палізіючы шпіёнаў на хзве катэгорыі, піша:

«Сяч катэгорыя шпіёнаў, якія дапамагаюць праціўніку з духу нажывы або ішчых асабых карысных мэт: гэтыя людзі ўнушваюць асілі і не выкаліваю спачування, калі яны палізіюць у блуд».

З гэтых выказванняў ясна, як буржуазія распінае сваіх шпіёнаў, навербаваных у разведчыцкіх краінах. Для магчутаў капітала і варацілаў буржуазнай разведкі ўсе гэтыя «завербаваныя» — нарэшце, нават не людзі, а «шумары», якімі буржуазія

памякка як сваімі рабамі, кітацэпа іх на волю дэсу і не спынаючыся перад іх знічненнем і забойствам (калі той ці ішчы «шумар» чамусьці перакажае). Выясны выпадкі, калі пры правядзенні тэарыястывічых атаў і дыверсій буржуазныя шпіёны тут-жа зніччаліся ў паказанню сваіх панюў. Шмат такіх чорных іспраў не веда, напрыклад, Манчжурія, на тэрыторыі якой не раз надалаўся правакаціцкай забойства японскіх рэвалюцыйна-апонскіх агентамі.

Ад жданчын буржуазная разведка трэбае гатоўнасці да праступнасці і бесчэстыя. Ядомая французская разведчыца Марта Рыша ў сваёй кнізе ўспамінаў расказвае аб разгаворы, які адбыўся ў яе ў 1916 годзе з не пачынальчым капітанам Ляу па павалу таго, што германскі морскі аташе ў Марырыле фон Фрон, да якога яна была падаслана, узяў яе на службу, але ў той-жа час прасіе да яе з гнуснымі намерамі. У адказ на зьяву Рыша, што фон Фрон ей праціўні і яна не хоча яго больш браніць, пачынальчый контрразведкі Ляу сказаў: «Вы пачалі работу, і адступіць вам нельга. Гэта наўважна, вы павіныя самаадрэчэння, капітан» — сказала яму Рыша, — гэта афера страшнай смерці. Мне-ж толькі дваццаць год». «Служба патрабуе гатага», — сказаў ён. «І я паехала», — піша Марта Рыша.

Калі да гэтага дадаць, што ў буржуазнай разведцы найшырэйшым распаўсюджанне маюць двойніцтва (г. з. выкарчоваўчаныя агенці-двойніцы, праваючых не на аднаго, а на два або нават трох-чатырох гаспадароў, якія з'яўляюцца антаганістамі), то стане зразумелай пошла наварскага сапраўнага аферыста сутнасці сістэмы буржуазнага шпіёнажу.

Драбязня і працяга акумы капіталізма, павуці-лопады, якія бастрасна зніччалі людзей для сваёй нажывы, некарнаваная каралі і заіравалі буржуазнаму міру — такі верхні пласт (першая катэгорыя) гэтай сістэмы. Чалавечая палыца, поўнаючы, злобына галы, прадажнаа душы, праэрамыя сваімі ўласнымі гаспадарамі, — такое асноўнае «выкарачоваўчы» зьявіо буржуазнага шпіёнажу. Гусныя вырадкі, фашысцка-траціцкія і буржарыска шпіёны і дыверсанта, маражкі падлены Тухачэўскія, Убаравічы і К'апа дасціітства» займалі месца ў апошняй

з названых катэгорыі. Сфёртыя з творы зямлі, яны прокліты вялікім саветскім нарокам і зарэслены сваімі гаспадарамі-палізістамі як «справілішыся». Такіх хэб наўважна пасягне кожнага фашысцкага шпіёна, які адважыцца працягнуць сваё брудныя рукі да краіны сацыялізма.

У сазаіні кожнага чэснага саветскага чалавек асабліва нашай моладзі, не ўч'ішчуй зьярчэчца вобліку самазьярчэчца і капіталізма, а пачынаючы ўкладвацца мыслы аб страшэннай подаласці, закладзенай у самай аснове буржуазнай разведкі. Але гэта факт, і мы не можам не лічыцца з характарам зьярчэчца ворага. З другога боку, ва ўварыненні кожнага саветскага патрэбна разведка на карысць ССР — нашай вялікай радзімы — не можа мысліцца інакш, як толькі справа гонару і героістыя, аспавана на сапраўднай ішчынасці, адданасці, вернасці і чэснасці. І гэта старае прышпавоае атрэсненне нашай разведкі ад буржуазнай, дзе паваюць прадажнасць, двойніцтва, праступнасці і поўнае наіпранне чалавечэга дасціітства.

Як ужо не раз адзначаў наш друк, буржуазная разведка пры ўсёй прадажнасці яе агентаў утадае вялікім вопытам у справе ашукання і ўмеае працягнуць вялікую доўкасць.

З гісторыі сусветнай вайны 1914—1918 годаў вядомы раз выпадкаў, калі разведкі вядучых бакоў у сваёй тайнай барацьбе адліз з адным правазілі старанна паітратаванія і да прабаві папарале аблаўныя агентурыны аперавіі.

Азіз з такіх выпадкаў адбыўся з мадольным сьмяам германскага імператара Вільгельма II прынам Іохімам. Гэты прывы ў 1914 годзе, у пачатку вайны аказався «інокніта», г. з. у якасці шпіёна, на тэрыторыі Францыі (што складала «горасць» усеі сьці Вільгельма). Аднак, дзейнасць выкарачоваўчанага шпіёна аказалася непрадукцыйнай: Французская контрразведка раскрыва яе і арыштвала. Ваенна-палыны суд, зьявіўшы выглед, што даны абвінавачаныя яму вядомы толькі як германскі шпіён (а не прыны), прыгаварыў яго да расстрэлу. Але ўжо пасля абвінавачання прыгавору прыны «рапта» прышла некакавая дапамога. Азіз з ахоўваўчых камеру прыны вартых начальнікаў, утар-афіцэр,

аказавшы немцам з Эльзас-Латарыні і з аручы момант даў зразумелы зьянаволаму, што ён сам хоча ўдзельнічаць у Германію даламожа і яны вывазіліца. Дагаварышыся аб паве, аблова — зьянавола ахоўваючы яго утар-афіцэр — укалілі турмы за некалькі гадзін да моманту, кал асуджанага прына павіны былі пакарнаць. З вялікімі цяжкасцямі яны прабаўліся на граніцы Францыі з Італіяй і вочу пусціцца праз яе. Аднак, іх заваўвакалі і Французскія паргаражэннікі. Па ўпекану быў арышт уладчыні агоны, у рэзульта не чаго суправаджаўшы прына утар-афіцэр — алясеп быў ранены. Тым в менш утэкавам удалося перайсці праграніцу ў Іспанію, акуль яны прае на каторы час былі перапраўлены ў Германію.

Утэішы разам з прынам утар-афіцэр быў абласкан у Германіі і стаў вялікім лотым, ён быў французскім шпіёнам, і ўсе гісторыя з асуджэннем, выратаваннем прына прына была ішчыніравана Французскія контрразведкаў з мэтай пасаліці па бітасці па германскіх прыворныя кругоў свайго шпіёна, прытым заваўвакаў шлага свае любюў і дэвер'е ў пеньшу Контрразведка вельмі добра ведала прына на яшчэ і да яго апышту і толькі чыкал таго моманту, калі ўся ішчыніроўка і та доўны выкарачоваўчы будучы паітратаванія Французская разведка рызкаявала навагіболю свайго агента (пры перапар прына прына дзе прапагандаўскае не было зьянаволае распаляжэнне не страляць па ўпеканках), але свайго забілае.

Аднак гэты лотка перапраўлены і тобра замаскіраваны агент-алясеп усе-ж правадіўся. Ён адуваў патрабу ў сувязі (агенце для сувязі з Францыяй, куды ён павінен быў пераляваць зьярамыя ў Берліне зьесткі) і наіпрасі ў прына садыё ішчыніа, каб выкалікаў астаўнаюся Францыі «шюнку» (фактычна агента-судзьяніка). Праша алясеп была выкалікава, «шюнка» прыбыла і пачала выкалікава свае функцыі сувязіка, але права лізіла

# РЫХТАВАЦА ДА УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУКІ

## УМОВЫ ЎДЗЕЛУ КАЛГАСАЎ, СОЎГАСАЎ, МАШЫННА-ТРАКТАРНЫХ СТАНЦЫЙ, КАЛГАСНЫХ ТАВАРНЫХ ФЕРМ, А ТАКСАМА ПЕРАДАВІКОЎ І АРГАНІЗАТАРАЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ ВА УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУЦЫ

(Паводле пастановы Камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, зацверджанай Советам Народных Камісараў СССР і Цэнтральным Камітэтам ВКП(б)\*).

У мэтах паказу на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы дасягненні перадавых калгасаў, соўгасаў, машынна-трактарных станцый калгасных таварных ферм, а таксама лепшых узораў работы перадавікоў і арганізатараў сацыялістычнага землеўладання і жывёлагадоўлі. Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі паставіў:

### I. Удзельнікі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі

Удзельнікамі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі могуць быць:

- а) калгасы;
- б) соўгасы;
- в) машынна-трактарныя станцыі;
- г) калгасныя таварныя фермы;
- д) перадавікі—трактарысты, камбайнеры, ільняперабіральчыкі, звыняўлячы па баваўне, пурковых бурках, ільну-лаўтуцы і каноплях, вольнікі, даяры, чабаны, пяляцішчы, свінары, а таксама калгаснікі-птушкаводамы, пчалары і шаўкаводы;

е) аграроны, якія дабіліся вышэйшых ураджаюў, ветэрынарныя ўрачы, зоотэхнікі, якія дабіліся найвышэйшай прдукцыйнасці жывёлы ў абслугоўваемых імі калгасах, соўгасах, селекцыянеры, якія вывелі новыя высокакаштоўныя гатункі і новыя высокакаштоўныя пароды жывёлы, і даследчыкі, якія даказалі сваёй работай буйныя вартасці старых каштоўных гатункаў; работнікі, якія дасягнулі найлепшых вынікаў па штучнаму абсемянню жывёлы.

80 гектараў.

Пераважнае права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы прадастаўляецца тым машынна-трактарным станцыям якія ў 1936 і 1937 гадах будуць мець паказальнікі работы не ніжэй вышэйуказаных і даб'юцца за веснавую і папаровую кампаніі 1938 года (да 1 ліпеня) выпрацоўкі:

- а) на азін трактар ЧТЗ («Сталінец») — не менш 1000 гектараў;
- б) на азін калёсны трактар — не менш 400 гектараў.

Трактарысты на ЧТЗ «Сталінец», апрацаваўшы ў 1937 годзе з разліку на адну змену не менш 2.000 гектараў. Трактарысты на малых трактарах, апрацаваўшы з разліку на адну змену не менш 700 гектараў.

Пераважнае права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы прадастаўляецца тым трактарыстам, якія ў 1937 годзе будуць мець паказальнікі работы не ніжэй вышэйуказаных і даб'юцца за веснавую і папаровую кампаніі 1938 года (да 1 ліпеня) апрацоўкі за адну змену на ЧТЗ «Сталінец» не менш 1000 гектараў, а на калёсных трактарах — не менш 400 гектараў.

Камбайнеры, апрацаваўшы за сезон (у перавозе на 15-футавы камбайн) не менш 800 гектараў.

Ільняперабіральчыкі на ільняперабіральчы, апрацаваўшы не менш 120 гектараў.

### 9. ПА КОНЕГАДОЎЛІ

Конныя заводы, ігольскія і нонегадочныя таварныя фермы, выканаўшы план развіцця жывёлагадоўлі ў 1936 і 1937 гадах і атрымаўшы на кожную 100 палюўных матак не менш 85 жарабят.

Монюкі, якія атрымалі не менш 90 жарабят ад кожнай 100 матак.

### 10. ПА БУЙНАЙ РАГАТАЙ ЖЫВЕЛЕ

Соўгасы і жывёлагадоўчыя калгасныя таварныя фермы, выканаўшы план развіцця жывёлагадоўлі ў 1936 і 1937 гадах і атрымаўшы сярэдняга ўдой на адну фуражную карову не менш:

- а) галацкая (острынская) халмагорская, швіцкая, сіментаўская, чырвананямецкая, яраслаўская—3.000 літраў;
- б) метысы ўказаных у п. «а» парод, а таксама мясцова жывёла — 2.500 літраў.

Пераважнае права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы прадастаўляецца тым соўгасам і калгасным таварным фермам, якія ў 1936 і 1937 гадах будуць мець паказальнікі работы не ніжэй вышэйуказаных і забяспечаць у

1938 годзе (да 1 ліпеня) удой на адну фуражную карову не менш:

- а) галацкая (острынская) халмагорская, швіцкая, сіментаўская, чырвананямецкая, яраслаўская—1.500 літраў;
- б) метысы гэтых парод—1.350 літраў.

Мясцовая малочная жывёла—1.250 літраў.

Соўгасы і калгасныя таварныя фермы, забяспечыўшы сярэднюю прыбытку ў годзе цялят да 6-месячнага ўзросту:

- а) для цялят швіцкай, сіментаўскай, галацкай парод — не ніжэй 600 грамаў;
- б) для цялят метысаў вышэйуказаных парод, а таксама для халмагорскай, яраслаўскай, чырвананямецкай і мясцовай жывёлы — не ніжэй 550 грамаў.

Даяры, якія атрымалі ў 1937 годзе сярэдні галавы ўдой на адну фуражную карову па групе абслугоўваемых імі кароў не менш:

- а) галацкая (острынская) халмагорская, швіцкая, сіментаўская, чырвананямецкая, яраслаўская — 4.000 літраў;
- б) метысы ўказаных у п. «а» парод, а таксама мясцова жывёла — 3.500 літраў.

Цяляціцы, якія даб'юцца сярэднястатнага прыбытку ў годзе цялят да 6-месячнага ўзросту пры адсутнасці падзямку цялят:

- а) для цялят швіцкай, сіментаўскай, галацкай парод — не менш 750 грамаў;
- б) для цялят метысаў, указаных у п. «а» парод, а таксама халмагорскай, яраслаўскай, чырвананямецкай і мясцовай жывёлы — не менш 700 грамаў.

### 11. ПА СВАІНАГОДОЎЛІ

Соўгасы і калгасныя таварныя фермы, выканаўшы план развіцця жывёлагадоўлі ў 1936 і 1937 гадах і атрымаўшы выхад дзелявых парасят (2—3-месячнага ўзросту) у сярэднім ад кожнай свінамаці старэй 9-месячнага ўзросту, з мейшых года на ферме або ў соўгасе на пачатак года не менш 17 шт., а таксама соўгасы і калгасныя таварныя фермы, атрымаўшы свінапрадукцыю ў сярэднім ад кожнай свінамаці старэй 9-месячнага ўзросту з мейшых у гаспадарцы на пачатак года не менш 900 нілограмаў.

Свінары, атрымаўшы ад усіх абслугоўваемых імі свінамаці старэй 9-месячнага ўзросту выхад дзелявых парасят (2—3-месячнага ўзросту) у сярэднім ад кожнай свінамаці не менш 22 шт., або атрымаўшы свінапрадукцыю ў сярэднім на кожную свінамаці старэй 9-месячнага ўзросту з мейшых на пачатак года не менш 1 тону.

### 12. ПА АУЦАГАДОЎЛІ

Соўгасы і калгасныя таварныя фермы, выканаўшы дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі ў 1936 і 1937 гадах і атрымаўшы гадвы настрывы воўны ў сярэднім з адной зарослай аўцы:

- а) з авец тонкарунных парод не менш 6,5 нілограмаў;
- б) з іх метысаў і авец пароды «прэкос» не менш 4 нілограмаў;
- в) з метысаў «прэкоса» і поўгрубавоўных парод не менш 3,5 нілограмаў, а таксама соўгасы і калгасныя таварныя фермы, атрымаўшы:

- а) на кожную 100 матак к албійцы ад тонкарунных авец або метысаў не менш 110 агняў;
- б) на кожную 100 матак к албійцы ад авец раманаўскай пароды не менш 200 агняў.

Чабаны, якія даб'юцца ў 1937 годзе галавога настрывы воўны ў сярэднім на адну зарослую аўцу:

- а) з авец тонкарунных парод не менш 7 нілограмаў;
- б) з метысаў і авец пароды «прэкос» 5 нілограмаў;
- в) з метысаў пароды «прэкос» і поўгрубавоўных парод 4 нілограмаў.

Чабаны, якія даб'юцца ў 1937 годзе выхад агняў к албійцы на кожную 100 матак з мейшых у пачатку года:

- а) ад тонкарунных авец — не менш 130 шт.;
- б) ад авец раманаўскай пароды — не менш 250 шт.

### 13. ПА ПТУШКАВОДСТВУ

Соўгасы і калгасныя птушкаводчыя фермы, атрымаўшы па ўсёй ферме і соўгасе ў сярэднім за 1937 год на кожную нясушкі не менш 150 яек.

Калгаснікі, атрымаўшы ў сярэднім па сваёй гаспадарцы з кожнай нясушкі, не менш 250 яек.

### III. Парадак адбору ўдзельнікаў выстаўкі

Калгасы і машынна-трактарныя станцыі, перадавікі-калгаснікі, трактарысты, камбайнеры і ільняперабіральчыкі, дасягнуўшы паказальнікаў, прадугледжаных паставоў Выставачага камітэта (галоўнага і таксама аграроны, ветэрынарныя ўрачы, зоотэхнікі, селекцыянеры і даследчыкі БССР, якія жадаюць прыняць удзел ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы паводле паставоў Выставачага камітэта БССР.

Соўгасы і перадавікі—работчы соўгасаў, дасягнуўшы паказальнікаў прадугледжаных паставоў Выставачага камітэта, а таксама аграроны, ветэрынарныя ўрачы і зоотэхнікі соўгасаў БССР,

жадаючы прыняць удзел ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, паводле паставоў Выставачага камітэта БССР.

Наркамзём і Наркомсоўгасаў БССР абавязаны правярць дадчыя прадстаўленныя калгасамі і соўгасамі машынна-трактарныя станцыі, перадавікамі і арганізатарамі сельскай гаспадаркі аб выніках іх работы і прадставіць на завяршэнне Выставачага камітэта кандыдатаў на ўдзел ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы: па выніках іх работы ў 1937 годзе па пазней 1 лютага 1938 года, а па жывёлагадоўлі— па пазней 1 сакавіка 1938 года і па выніках іх работы ў 1938 годзе—па пазней 1 жніўня 1938 года.

### IV. Прэміі і ўзнагароды

Для калгасаў, соўгасаў, машынна-трактарных станцый і калгасных таварных ферм за лепшы ўзровень іх работы ўстаноўлены наступныя віды ўзнагарод:

- а) вялікая залатая медаль 200 шт.
- б) малая залатая медаль 300 »
- в) малая сярэбраная медаль 500 »
- г) малая сярэбраная медаль 1000 »
- д) дыплом 1-й ступені 2500 »
- е) дыплом 2-й ступені 5000 »

Калгасы, соўгасы, машынна-трактарныя станцыі, атрымаўшы залатую ці вялікую сярэбраную медаль, атрымаюць у прэмію гроўвавую аўтамашыну, а старэйні гэткіх калгасаў, даяры соўгасаў і ма-

шынна-трактарных станцый — легкавую аўтамашыну.

Аграроны, ветэрынарныя ўрачы, зоотэхнікі і механікі, якія сваймі арганізацыйна-тэхнічнымі мерамі забяспечылі найвышэйшы ўзровень абслугоўваемых імі калгасаў і калгасных таварных ферм атрымаюць за лепшы ўзровень іх работы ўстаноўленыя ўзнагароды, або атрымаюць ўзнагароды соўгасам і машынна-трактарным станцыям, а таксама перадавікі-калгаснікі, селекцыянеры і даследчыкі, — будуць пераўвельняцца прэміяванымі ў ўзнагароджаны дыпломай.

Аграроны, ветэрынарныя ўрачы, зоотэхнікі і механікі, забяспечыўшы сваймі арганізацыйна-тэхнічнымі мерамі калгасы, калгасныя таварныя фермы, соўгасы і машынна-трактарныя станцыі ўдзел ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, будуць пераўвельняцца запрошаны на Выстаўку за кошт Выставачага камітэта.

Па лепшых асобных жывёлах, прадстаўленых на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, будзе праведзена вылада атэстаў Камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Камітэт Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі заклікае ўсіх калгаснікаў, калгасніц, работчы і работніцы соўгасаў і машынна-трактарных станцый, спецыялістаў і навуковых работнікаў сельскай гаспадаркі ўключыцца ў барацьбу за права ўдзелу ў аглядах вялікіх пераможцаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

### II. Паказальнікі, якія даюць права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы

(Паводле пастановаў на калгасаў, соўгасаў, МТС, калгасна-таварных ферм і перадавікоў і арганізатараў сельскай гаспадаркі Беларускай ССР).

Права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы прадастаўляецца калгасам, соўгасам, машынна-трактарным станцыям, калгасным таварным фермам і перадавікам і арганізатарам сельскай гаспадаркі Беларускай ССР, якія ў барацьбе за вышэй і ўстойлівы ўраджай, развіццё і палепшэнне жывёлагадоўлі, высокую выпрацоўку на трактарах і складаных сельскагаспадарчых машынах дасягнулі наступных паказальнікаў:

#### 1. ПА ЗЕРНАВЫХ КУЛЬТУРАХ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1937 і 1938 гадах са ўсёй плошчы асноўных зерневых культур у сярэднім не менш 16 цэнтнераў з гектара, або пры выкананні плана ўраджайнасці ў пэрым па асноўных зерневых культурах атрымаўшы па адной з наступных культур з планавай плошчы пасеву не менш:

- а) на азімай пшаніцы — 23 цэнтнераў з гектара;
- б) на яравой пшаніцы — 18 цэнтнераў з гектара;
- в) на азімаму жытву — 25 цэнтнераў з гектара;
- г) на ўсёй — 20 цэнтнераў з гектара.

3 ліку калгасаў і соўгасаў, якія дабіліся ўраджаюў за 1937 і 1938 гады не ніжэй вышэйуказаных, пераважнае права на ўдзел у Выстаўцы будзе прадастаўлена тым гаспадаркам, якія далі за два папярэднія гады найбольш высокую ўраджайнасць:

#### 2. ПА КАНЮШЫНЕ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1937 і 1938 гадах ураджаяў са ўсёй планавай плошчы пасеву насення канюшны ў сярэднім не менш 3 цэнтнераў з гектара.

#### 3. ПА ІЛЬНУ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1936 годзе і дасягнуць у 1937 годзе ўраджаюў са ўсёй плошчы пасеву ільну ў сярэднім не менш 5 цэнтнераў з гектара ільнявалаліна.

Перадавікі-звыняўлячы, атрымаўшы ў

\*) Друкуюцца толькі паказальнікі, якія адносяцца да сельскай гаспадаркі Беларускай ССР.

#### 1937 годзе ўраджай ільнявалаліна 15 пунара і вышэй, не менш 10 цэнтнераў з гектара.

#### 4. ПА КАНЮПЛЯХ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1936 годзе і дасягнуць у 1937 годзе ўраджаюў па сярэдняму канюплях са ўсёй плошчы ў сярэднім не менш 5 цэнтнераў з гектара, або па паўднёвых канюплях не менш 9 цэнтнераў з гектара пшаніцы.

Перадавікі-звыняўлячы, якія атрымаўшы ў 1937 годзе ўраджай пшаніцы ў сярэднім з гектара па сярэдняму канюплях не менш 11 цэнтнераў, або па паўднёвых канюплях не менш 17 цэнтнераў.

#### 5. ПА МАХОРОЦЫ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1936 годзе і дасягнуць у 1937 годзе ўраджаюў са ўсёй плошчы ў сярэднім не менш 28 цэнтнераў з гектара.

#### 6. ПА БУЛЬБЕ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1936 годзе і дасягнуць у 1937 годзе ўраджаюў са ўсёй плошчы ў сярэднім не менш 225 цэнтнераў з гектара.

#### 7. ПА ГАРОДНІНЕ

Калгасы і соўгасы, якія дасягнулі ў 1936 годзе і дасягнуць у 1937 годзе ўраджаюў са ўсёй плошчы:

- а) на канюспе—не менш 350 цэнтнераў з гектара;
- б) на гурках, таматах і пшубзі—не менш 220 цэнтнераў з гектара.

#### 8. ПА МАШЫННА-ТРАКТАРНЫХ СТАНЦЫЯХ

Машынна-трактарныя станцыі, якія ў абслугоўваемых імі калгасах выканаюць у 1937 годзе план трактарных работ, азіпаш сабекошт звыш устаноўленага плана, забяспечылі ў 1936 годзе і забяспечыць у 1937 годзе сярэднегадавую выпрацоўку:

- а) на азін трактар ЧТЗ («Сталінец») не менш 2500 гектараў;
- б) на азін калёсны трактар не менш 900 гектараў;
- в) на азін камбайн (у перавозе на 15-футавы) — не менш 500 гектараў;
- г) на адну ільняперабілку — не менш

## СПРАВА ГОНАРУ КОЖНАГА КАЛГАСА, СОЎГАСА І МТС

Бяздушныя адносіны да адначываючых

У дом адначынку «Блонь» (Барысаўскага раёна) прыязджаюць рабочыя, служачыя, студэнты і інш. з розных гарадоў БССР. Толькі паспеюць яны азеці з пезда, як апазру-ж сутыкаюцца з бяздушнымі адносінамі з боку дырэктры. Палы дзень прыехаўшым прыходзіцца чакаць на станцыі, пакуль з дому адначынку прыдзе за імі аўтамашына.

На заўвагі адначываючых следаў аднак: «Што нам даць, то і мы даем». Кальмашавая работа таксама не арганізавана. Дырэктрыя нават не паклапацілася забяспечыць дом адначынку адпаведнай колькасцю газет. Кожны вечар ітаральва адбываюцца бойкі за газеты.

МТС без гаручага

Працоўская машына-трактарная станцыя да ўборкі ураджаю не гатова. Прычына ў тым, што не завезена ні аднаго кітаметра гаручага. Чарвенскі план у 30 тон гаручага не вытрымае, а зараз гаручага няма. Трактары станцыі без работы, трактарысты разыходзіліся на сваіх калгасах.

На заўвагі адначываючых следаў аднак: «Што нам даць, то і мы даем». Кальмашавая работа таксама не арганізавана. Дырэктрыя нават не паклапацілася забяспечыць дом адначынку адпаведнай колькасцю газет. Кожны вечар ітаральва адбываюцца бойкі за газеты.

Бяздушнасць і антысанітарныя ў доме інвалідаў

У Менску па Камароўскай вуліцы № 27 знаходзіцца інвалідны дом. У гэтым прыбываюць інваліды з усіх раёнаў БССР і адсюль пакіроўваюцца ў іншыя інвалідныя дамы.

У гэтым прыбываюць інваліды з усіх раёнаў БССР і адсюль пакіроўваюцца ў іншыя інвалідныя дамы. У гэтым прыбываюць інваліды з усіх раёнаў БССР і адсюль пакіроўваюцца ў іншыя інвалідныя дамы.

Безнаглядных дзяцей не павінна быць

Кляматы аб дзецях і ахове іх здароўя б'юць кроўнай справа нашага грамадства. Ні адна краіна ў свеце не можа параўнацца з намі па колькасці і якасці паставіўшых выхаваных дзяцей. Наш урад штогод павялічвае выдаткі на ахову мацяры і дзяцей.

У Чарвенскім раёне няма барацьбы за поўны ахоп падліскага папы, то зараз гэта справа пущана на самае. Устага рэалізавана падліска па раёну на 439 тысяч рублёў, што складае 76 проц. сумы падліска на Пазыку другой п'яцігодкі (выпуск 4 года).



Як добра збіраць кветкі! Фотагэп. В. Вернера (БСФ).

Пазыка умацавання абароны СССР

Рэзультат самацёку

Чарвенскія раённыя арганізацыі не ўзначалілі энтузіяма і высокай палітычнай актыўнасці нас у правядзенні падліска па Пазыку умацавання абароны Саюза ССР.

У Чарвенскім раёне няма барацьбы за поўны ахоп падліскага папы, то зараз гэта справа пущана на самае. Устага рэалізавана падліска па раёну на 439 тысяч рублёў, што складае 76 проц. сумы падліска на Пазыку другой п'яцігодкі (выпуск 4 года).

Не ступаць ворагу па нашай зямлі

МАГІЛЕЎ. Вялікую актыўнасць у падліску па пазыку працягвае так званая неарганізаваная сельскагаспадарчая падліска. Калі да хатняй гаспадарыні тав. Стрыкоўскай зайшоў работнік жакта, які праводзіў падліску, яна сказала:

НЕЗРАЗУМЕЛАЯ МАРУДНАСЦЬ

У газеце «Звязда» ад 9 ліпеня ў артыкуле «Інстытут аграрнабазнаўства» згадваецца пра тое, што ў адным з гарадоў Беларусі адбыўся выпадок незразумелай маруднасці.

Аб канцэртных праграмах менскіх кінатэатраў

У апошні час эстраднае тэлебачанне менскіх кінатэатраў прастаўляе ў распаражэнне ўсю існуючую арганізаваную і неарганізаваную музычную калектыву і халтуршчыкаў.

Аб абавязковым праходжанні шпферамі і навучаючыміся аўташколаў гукавога кінолекторыя па тэорыі аўтасправы і правілах вупічнага руху

Устава павінна быць выканана ў адносінах да аўташколаў гукавога кінолекторыя. Устава павінна быць выканана ў адносінах да аўташколаў гукавога кінолекторыя.

Шосты дзень беларускага велатура

Удзельнікі беларускага велатура паспяхова скончылі першы этап працы ў Менску-Магілёўскай працягнулі ў 518 кіламетраў. Удзельнікі беларускага велатура паспяхова скончылі першы этап працы ў Менску-Магілёўскай працягнулі ў 518 кіламетраў.

Дом адначынку для цяжарных жанчын

У выкананне паставы ВПСІС ад 25 чэрвеня, вынесенай у азначэнне першай галавіны ўказа ўрада ССР аб абароне аб'ектаў, кіраваных і нагляданых апазіцыяй і санаторыямі ВПСІС на БССР.

СЕННЯ ў ТЭАТРАХ І КІНО: Памішленне Беларускага драматычнага тэатра імя М. Горькага, гастрол Маскоўскага тэатра імя М. Горькага, БОРГАІ, Пачатак у 8 веч.

Менская гарадская камісія саадынаецца дзяржаўнаму і ашчадскаму пры прэзідыуме Менгорсовета і Цэнтральнай ашчадкасцы № 16 разам з фінаксельяй Менгорсовета

Гомельскія дзяржаўныя педагогічны і настаўніцкі інстытуты абвешчаюць АСЕНІ НАБОР студэнтаў на 1937-38 навучальны год

АРІАНСКІ ДЗЯРЖАУНЫ НАСТАЎНІЦКІ ІНСТЫТУТ абвешчае ПРЫЕМ студэнтаў на 1937-38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

ДЗЯРЖЫЦЬРК (Парк імя Горькага, гад. 22-725) СЕННЯ ВЯЛЯКЕ ЦЫРКОВАЕ прадстаўленне ў 3-х аддзяленнях. Заслужаны артыст рэспублікі Віталій ЛАЗАРЭНКА

УМОВЫ ПРЫЁМУ ў ДАКТАРАНСКІЮ АСПІРАНТУРУ АКАДЭМІІ НАВУК БССР у 1937 г. 1. Дактаранская аспірантура прымае высокакваліфікаваных навуковых работнікаў-даследцаў (прафесараў).

ПОЛАЦКІ ЛЕСАТЭХНІКУМ абвешчае ПРЫЕМ на 1937-38 навучальны год на аддзяленне механізацыі лесарасправаў і аддзяленне лесаводства

Беларускае аб'яднанне БЕЛКААПЫРАВІНЫ пры Белкаапсаюзе ВЯДЗЕ ЗАГАТОВКУ УЦІЛЬСЫРАВІНЫ: рыза, макулатура, гумовага абутку, касцей, пуху-пара, шчачыны, коннага валосу, кароткага валіка, лому напярвоў металу і іншых від.

ШУКАЮ СЫНА Станіслава Матвеевіча БАЛТУСІСА, 19 год, які з'явіўся ў доме ў 1933 годзе. Вядома, яго месцазнаходжанне, прапу паведамаць па адрасу: Менск, Сабалеўскі вулак, 17-а, Балтусіс, Рааалі Алексісправу.

Хіміка-фармацэўтычная фабрыка «ГАЛЕН-МАСКВА» ПРАПАНАУЕ СКЛАДАНЫ СІНТЭТЫЧНЫ ЭФІР БУЦІЛАЦЭТАТ, улаўне займаючы АМІЛ-АЦЭТАТ як растаральнік пенаў, смол, цэлулоіда і т. п. (Дзе бліскучую паверхню).

Пачатак заняткаў і верасня. Прыняты аб'явавацца і інтэрнаты, ступендэнты і валежнікі ад паступаючых. Пры тэхнікум б'юць аталона і шрыла. Заняты падваць па адрасу: г. Полацк, вул. Фрунзе, дырэктару лесатэхнікума.

Пам'ятайце. Уділь — каштоўнае скарбінне і яна неабходна рату галін прымысловаці.